

ЗВЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б), ЦВКіСНК БССР

№ 126 (6102) 4 чэрвеня 1938 г., субота ЦАНА 10 КАП.

НАПЕРАД, ДА НОВЫХ ПЕРАМОГ

Учора скончыла сваю работу першая Менская абласная партыйная канферэнцыя. Канферэнцыя праходзіла пад знакам разгорнутай унутрыпартыйнай дэмакратыі, смелай большэвіцкай крытыкі недахопаў, пры высокай палітычнай актыўнасці дэлегатаў.

З трыбуны канферэнцыі дэлегаты з пачуццём вялікай адказнасці за агульную партыйную справу востра і рашуча ўскрывалі рад істотных недахопаў у партыйна-палітычнай і гаспадарчай рабоце.

Усіх дэлегатаў абласной партыйнай канферэнцыі аб'яднала адна думка, адно імкненне: як мага хутчэй ліквідаваць недахопы ў рабоце, па-большэвіцку выканаць рашэнні ленінска-сталінскага Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) і ўказанне вялікага Сталіна, як мага хутчэй ліквідаваць вынікі варожай дзейнасці традзіцённа-бухарынскіх і нацыянал-фашысцкіх бандытаў.

Менская абласная партыйная канферэнцыя з'явілася магутным акумулятарам маналітычнай і агуртаванскай большэвіцкай пярэдняй вобласці вакол Цэнтральнага Камітэта ВКП(б), вакол любімага правядыча і настаўніка таварыша Сталіна, прадэманстравала сваю непакідную сілу, волю і гатоўнасць востра і рашуча барацьбу за новыя перамогі сацыялізму.

Падводзячы вынікі работы абласной партыйнай канферэнцыі, дэлегаты ў прынятай рэзалюцыі на справадакладчы оргбюро ЦК КП(б)Б па Менскай вобласці адзначылі, што за прапіншны час абласная партарганізацыя прарабіла вялікую работу па выкрываццю і выкарыванню традзіцённа-бухарынскіх нацыянал-фашысцкіх шпіёнаў, дыверсантаў і іншых заклітых ворагаў народа, павялічыла бяздольнасць і большэвіцкую пільнасць камуністаў, якіх больш умацавала адзінства партыйных дзеячоў.

Да кіраўніцтва партыйнай, саветскай і гаспадарчай работай прышлі новыя, бязмежна адданыя справе Леніна—Сталіна, справе камуніста таварышы. Яны ўнеслі ва ўсе поры партыйнай, саветскай і гаспадарчай работы новы, жыццёвы і энергійны, большэвіцкі настрой і вышэйшую энергію пры вырашэнні важнейшых дзяржаўных задач.

Але разам з гэтым канферэнцыя адзначыла рад істотных недахопаў у рабоце абласных партыйных і саветскіх арганізацый. Істотным недахопам у рабоце оргбюро ЦК КП(б)Б і райкомаў з'яўляецца неадвальнае выкананне рашэння студэнцкага Пленума ЦК ВКП(б) і неадпаведнае маруднасць у разборы апеляцый выключных з партыі, недапушчальна слабая работа па прыёму ў партыю, слабая сувязь і кіраўніцтва партыйнымі партыйнымі арганізацыямі, неадвальнае чае становішча ў пастаноўцы партыйнай прапаганды.

Канферэнцыя таксама адзначыла буйныя недахопы ў разгорнутым агітацыйна-прапагандыскай работай на выбарах у Вярхоўны Совет БССР. Асабліва слаба пастаўлена гэта работа сярод вясковага насельніцтва. Так, у Старадарожскім раёне агітацыйна-мавая работай ахоплены толькі 28 процантаў выбаршчыкаў, па Чароўна-Бодзкоўскаму раёну — 47 процантаў. Як і ў агітацыйнай работай ў раздз месці ніяка.

Райкомы партыі і оргбюро ЦК КП(б)Б па Менскай вобласці не выкарысталі найвышэйшай дапамогі, аказанай Саюзным урадам і асабіста таварышам Сталіным у справе ліквідацыі вынікаў шкодніцтва, умацавання і развіцця сацыялістычнай сельскай гаспадаркі, не мабілізавалі калгасныя масы і аднаасобікаў на барацьбу за саюзскае выкананне абавязанасцей перад дзяржавай. Адсюль канферэнцыя зусім правільна канстатавала адставанне вобласці ў ажыццяўленні важнейшых гаспадарча-палітычных задач.

Прынята партыйнай канферэнцыяй рэзалюцыя на справадакладчы дакладу з'яўляецца канкрэтнай баявой праграмай работ партарганізацый. Пярвейшай задачай абкома партыі і ўсёй абласной партыйнай арганізацыі з'яўляецца неадкладнае ажыццяўленне гэтых рашэнняў. Задача, пастаўленая членамі пленума вялікі Сталін і яго баявы саратнікі таварышы Молатаў, Кагановіч, Варашылаў, Калінін, Ежоў, Жданав і Хрушчоў.

партыйнай канферэнцыяй, — зрабіў Менскую вобласць самай перадавой у рэспубліцы — важнейшай і адказнейшай задачай. Неабходна мабілізаваць усіх партыйных і непартыйных большэвікоў на неадкладнае ліквідацыю адставання вобласці па раду пытанняў гаспадарчага жыцця.

Мы ні на мінуту не павінны забываць аб тым, што Менская вобласць з'яўляецца пярэдняй вобласцю. Таму асноўнай задачай абкома КП(б)Б і ўсіх партыйных арганізацый вобласці павінна быць далейшая барацьба за ўсмернае павышэнне большэвіцкай пільнасці ўсіх камуністаў, умяццё мабілізацыйнай гатоўнасці мас на поўнае выкрываццю і знішчэнне ўсіх ворагаў народа і ператварэнне нашай вобласці ў непрыступную для ворагаў большэвіцкую крэпасць — фарпост СССР на заходніх рубяжках.

Цэнтральная і баявая валада, пастаўленая канферэнцыяй перад усёй партыйнай арганізацыяй, — гэта збёрта, паслядоўна і яшчэ больш рашуча прадэманстравана вынікаў шкодніцтва ва ўсіх галінах палітычна-гаспадарчай і культурнай работай, смелай вылучаць і далучаць да кіраўніцтва новыя кадры партыйных і непартыйных большэвікоў, што дазваляе на-сталінску выхоўваць, кіраваць ім. Дапамагаць малым кадрам у авалоданні большэвізмам, нястомна прывіваць ім пачуцці адказнасці, умець крытычна паглядзець на сваю работу — галоўная валада. Гэта з'яўляецца асновай далейшых поспехаў і ў прамысловасці, і ў сельскай гаспадарцы і на іншых участках работ.

Партыйная арганізацыя Менскай вобласці, узброеная рашэннямі свайой партыйнай канферэнцыі, павінна да канца перабудаваць работу ў адпаведнасці з рашэннямі пленумаў ЦК ВКП(б) і студэнцкага Пленумаў ЦК ВКП(б). Трэба яшчэ вышэй узняць якасць прапаганды і агітацыі, дабіцца поўнага ахопу ўсіх членаў і кандыдатаў партыі партыйнай вучобай, рашуча знішчыць у сетцы партасветы арганізацыйную распушчанасць і расхлябанасць.

У Менскай вобласці на працягтай рабоце ў жорсткай барацьбе з закліканымі ворагамі народа выраслі і ўмацаваліся сотні, тысячы выдатных партыйных большэвікоў, якія варты быць прынятымі ў рады партыі. Задача ўсіх партыйных арганізацый вобласці карэнным чынам палепшыць работу па прыёму ў партыю, арганізаваць сістэматычную работу з непартыйным актывам, з рабочымі калгаснікамі, саветскім інтэлігенцыяй.

БССР уступіла ў адказнейшы перыяд падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет. Да гэта выбараў асталося лічаныя дні. Задача ўсіх партыйных арганізацый Менскай вобласці — выкарыстаць астатшы час і разгарнуць па-большэвіцку работу па падрыхтоўцы да выбараў.

З неадпаведнай радасцю і гордасцю сустраў беларускі народ згодна таварыша Сталіна і яго верных саратнікаў балетыравацца ў Вярхоўны Совет БССР. Бязмежна шчаслівы мы гэтым дзень, але гэта дзень, у якім павінны апраўдаць сваёй удзячнасцю большэвіцкай работай на ўсіх участках нашай палітычнай і гаспадарчай работай. Для гэтага неабходна яшчэ шырэй разгарнуць агітацыйна-прапагандыскай работу на прадпрыемствах, у калгасах, установах—сярод усяго насельніцтва, што дазваляе дапамагаць агітатарам і шавэрным асобам і кіраваць іх работай.

Мы ўпэўнены ў тым, што Менская абласная партыйная арганізацыя, як і ўся наша партыя, песна згуртаваная вакол Сталінскага Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) і вялікага Сталіна, пад мудрым сталінскім кіраўніцтвам выканае ўсе пастаўлены перад ёй задачы, яшчэ больш будзе маваць абарондальнасць нашай сацыялістычнай рэвалюцыі, павышэнне маральна-палітычнае адзінства саветскага народа, каваць перамогі на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва і забеспячэння поўнага таржаства камунізма.

ВІЦЕБСКАЯ АБЛАСНАЯ ПАРТКАНФЕРЭНЦЫЯ

ВІЦЕБСК, 3 чэрвеня (Спец. нар. «Звязда»). У склад членаў пленума абкома канферэнцыя наменіла 55 членаў і 17 кандыдатаў. У спіс для тайнага галасавання ў члены і кандыдаты пленума вылучана 79 чалавек.

Пад бурнай апладысменты вылучаны ў спіс для тайнага галасавання ў члены і кандыдаты пленума абкома канферэнцыя наменіла 55 членаў і 17 кандыдатаў.

БЕЛГІСКИ ДРУК АБ ПОСПЕХУ СОВЕЦКІХ ПІАНІСТАў

ПАРЫЖ, 2 чэрвеня. (БЕЛТА). Бельгіская газета «Вуа дэо Пепль» апублікавала артыкул, прысвечаны поспеху саветскіх піаністаў на Міжнародным конкурсе ў Бруселі. «Перамога саветскіх піаністаў, — піша газета, — атрыманая над 85 вяртуозамі, прыблытымі з усіх канцоў свету, з'яўляецца лішнім падцвярджэннем тых выключных дасягненняў у галіне мастацтва і навукі, якія характарызуюць краіну сацыялізма. Поспех саветскіх сарыпалцоў, выдатны палёт палярных лётчыкаў, дасягненні Папаніна і яго таварышаў паказваюць усяму свету, што сацыялізм адольны дагнаць і перагнаць капіталістычныя краіны як у галіне духоўнай, так і ў галіне матэрыяльнай».

СТАХАНАВЕЦ ВОДНАГА ТРАНСПАРТА ТАВ. А. Ф. БЛІДМАН НА ПРЫЕМЕ У ТАВАРЫША Н. І. ЕЖОВА

Учора Народны Камісар Воднага Транспарта таварыш Н. І. Ежоў прыняў стыханавецка-механістара Абрама Фёдаравіча Блідмана, устанавіўшага ў Дняпроўскім парту рекорд пагрузкі вугалю з дапамогай лентачнага транспарціра «Макензен».

СЕННЯ У НУМАРЫ

Менская абласная партыйная канферэнцыя закончыла сваю работу. Спрэчкі па дакладу сакратара оргбюро ЦК КП(б)Б па Менскай вобласці тав. А. П. Матвеева. Прамова тав. А. А. Волкава. Прамова тав. Новікава. Прамова тав. Крывашэйна. Прамова тав. Куцэвіча. Прамова тав. Спасава. Прамова тав. Кісялёва. Прамова тав. Ф. М. Бомштэйна.

Кандыдаты блока камуністаў і беспартыйных. Васілій Платонавіч Платонаў. Васілій Пятровіч Тур. С. Ф. Снегір. — Мая работа па выбарчым участку. Н. Гіршын. — Сустрэча выбаршчыкаў з кандыдатамі. Закрылася ў Маскоўскай гарадскай партканферэнцыі. Стаханавец воднага транспарта тав. А. Ф. Блідман на прыёме ў тав. Н. І. Ежова.

АРТЫКУЛЫ: Тав. Хадкевіч. — Заслужанае права. Дзяржаўныя экзамены ў ВНУ. Насецаў. — Бяздушныя адносіны да пісьмаў чырвонаармейцаў. Наіпродадні першага тыража «Пазыкі ўмацавання абароны СССР». ЗА РУБЯЖОМ: Затрыманне саветскіх суднаў фашысцкімі піратамі. — На франтах у Іспаніі. — Англійская грамадскае патрабуе абароны гандлёвага флота ад фашысцкіх піратаў. — Збор сродкаў у фонд абароны Чэхаславакіі. — Трафеі кітайскай арміі.



Група дэлегатаў першай Менскай абласной партыйнай канферэнцыі. Фото С. Грына.

„УСЕ СВАЕ СІЛЫ АДАМ ЗА РАДЗІМУ“

ОРША. (Спец. нар. «Звязда»). Са сваім кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Совета БССР.

На мітынгу выступілі калгаснікі Турчанкоў С. С., Мачульскі В. В. і інш. Трэцім выступіў горада сустрэты кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Совета БССР Цімафей Васільевіч Калінічаў.

МЕНСКАЯ АБЛАСНАЯ ПАРТЫЙНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ ЗАКОНЧЫЛА СВАЮ РАБОТУ

Партканферэнцыя з вялікім уадымам заслужыла прывітанне ад большэвікоў першай віцебскай абласной партыйнай канферэнцыі і прыняла прызнанне большэвікам і прапоўным Віцебскай вобласці ад першай менскай абласной партканферэнцыі.

Пасля гэтага абмяркоўвалася рашэнне на справадакладчы дакладу оргбюро ЦК КП(б)Б па Менскай вобласці. Дэлегаты з пачуццём вялікай адказнасці падыходзілі да намачэння канкрэтных мерапрыемстваў па жыццёваму выкананню ў партыйна-палітычнай і гаспадарчай рабоце.

Канферэнцыя заслухала даклад старшын мейдзятнай камііі тав. Седых, які паведамаў, што на канферэнцыю была выбрана 385 дэлегатаў з рашучым голасам і 86 в дарэдчым. Прысутнічаў на канферэнцыі 336 з рашучым і 50 з дарэдчым. Спрод дэлегатаў 152 чалавек партыйных работнікаў, 48 з вышэйшай асветай, 46 ордэнаносцаў, Герой Саветскага Саюза, 10 дэпутатаў Вярхоўнага Совета СССР.

На гэтым-жа пасяджэнні канферэнцыя прыступіла да намачэння кандыдатаў у склад членаў і кандыдатаў пленума абкома.

Першай у спіс для тайнага галасавання ў члены пленума абкома была намечана кандыдатура правядыра працоўных усяго свету вялікага Сталіна. Пры ўпамінанні імя вялікага правядыра, дэлегаты канферэнцыі ў аднадушным парыве добра апладыравалі ў гонар таго, каму абавязаны прапоўныя Саветскага Саюза грандыёзная перамога сацыялізма.

Затым былі названы імёны яго бліжэйшых саратнікаў таварышаў Молатава, Варашылава, Калініна, Кагановіча, Андрэева, Чубара, Мікаяна, Ежова, Жданова і Хрушчова. Дэлегаты бурна апладыруюць верным сынам большэвіцкай партыі і саветскага народа.

3 ПРАМОВЫ КАНДЫДАТА У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОўНАГА СОВЕТА БССР ТАВАРЫША ЦІМАФЕЯ ВАСІЛЬЕВІЧА КАЛІНІЧАВА

Таварышы, прыношу вам сваю шчырую падзяку за вялікае давер'е і вялікі гонар, які вы мне аказалі. Беларускі народ перажывае выключна радасныя дні. Вялікі правядыр наш і настаўнік таварыш Сталін і яго бліжэйшы саратнікі — члены Палітбюро далі згоду балетыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Совета БССР.

Чаму беларускі народ так любіць Сталіна? Таму што Сталін даў беларусаму народу, як і ўсім народам вавікага Саветскага Саюза, шчаслівае, свабоднае і радаснае жыццё, таму што з імем Сталіна звязана наша сучаснае і наша будучае, таму што Сталін — гэта сцяг нашых вялікіх перамог, таму што Сталін, як бацька родны, клапоціцца аб росце і квітненні нашай рэспублікі (бурныя апладысменты).

Гэты добры ведаец, таварышы, чым была ў мінулым наша Беларусь. Гэта быў край непраходных лясоў і балот, край цемры і беспраўя, прыгніты і адзенаў над прапоўнымі людзям.

Мы таксама добра ведаем, таварышы, чым стала Беларусь, калі над ёю ўзвіўся вялікі сцяг Леніна—Сталіна.

Саветская Сацыялістычная Беларусь сёння — гэта цудоўны край сацыялістычнага жыцця, квітнеючы сад заможнасці і культуры. І гэта — вынік мудрай ленінска-сталінскай нацыянальнай палітыкі (апладысменты).

Усе нашы перамогі запісаны ў залатой кнізе гісторыі — Сталінскай Канстытуцыі (апладысменты).

СКЛАД МЕНСКАГА АБЛАСНОГА КАМІТЭТА КП(б)Б, ВЫБРАНАГА НА 1-Й АБЛАСНОЙ ПАРТКАНФЕРЭНЦЫІ

- | | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| Волкаў А. А. | Нараткевіч Д. А. | Седых В. Я. |
| Львіці А. М. | Ачкасаў А. І. | Радзюк П. С. |
| Матвееў А. П. | Львіці В. В. | Новікаў І. І. |
| Левін Н. Г. | Ячменю Т. Ф. | Крысанав П. Е. |
| Журанкова Е. С. | Мікасіў Д. К. | Пташкін І. Е. |
| Васільев І. А. | Тамашэўскі А. В. | Бельскі І. А. |
| Нолі В. А. | Зяйцаў К. Г. | Азёрскі А. Б. |
| Кулагін В. М. | Сівабарока Т. Л. | Парышанка |
| Будзько Я. Н. | Якуш П. А. | Рубін С. А. |
| Новікаў М. М. | Кышчук В. І. | Драніца С. Н. |
| Чушоў І. Н. | Пятроў М. П. | Сабіла П. Я. |
| Жыткоў І. К. | Смілер В. П. | Зелена А. А. |
| Ермаляў В. А. | Савіці П. Г. | Масленнікў І. Л. |
| Наседкін А. А. | Ваневіч В. П. | Соркін А. І. |
| Антаненка П. С. | Пашін Н. С. | Зембрэўскі З. І. |
| Ньывежын С. М. | Аксельрод Г. М. | Васільевскі А. Е. |
| Кульбаці І. Я. | Ньывежын Г. А. | Абушэна К. А. |
| Масленнікў І. І. | Бяляў С. Н. | Пігурскі А. П. |

ЗАКРЫЛАСЯ У МАСКОўСКАЯ ГАРАДСКАЯ ПАРТКАНФЕРЭНЦЫЯ

МАСКВА, 3 чэрвеня. (БЕЛТА). Ранаіцай 2 чэрвеня адбылося заключнае пасяджэнне 4-й Маскоўскай гарадскай канферэнцыі ВКП(б).

Канферэнцыя з выключным аднадушным прыняла рэзалюцыю па справадакладчы дакладу Маскоўскага гарадскога камітэта партыі. Рэзалюцыя прадэманстравала сабой разгорнутую праграму работ большэвіцкай горада Масквы ў галіне кіраўніцтва прамысловасцю, рэканструкцыі сталіцы, культуры-бытавога абслугоўвання працоўных, партыйнага будаўніцтва.

Затым дэлегаты заслухалі паведамленне шчотнай камііі аб рэзультатах закрытага галасавання па выбарах новага складу Маскоўскага гарадскога камітэта ВКП(б) і рэвізійнай камііі.

У члены МК ВКП(б) выбраны 65 та- партыйную канферэнцыяй.

СТАХАНАВЕЦ ВОДНАГА ТРАНСПАРТА ТАВ. А. Ф. БЛІДМАН НА ПРЫЕМЕ У ТАВАРЫША Н. І. ЕЖОВА

Учора Народны Камісар Воднага Транспарта таварыш Н. І. Ежоў прыняў стыханавецка-механістара Абрама Фёдаравіча Блідмана, устанавіўшага ў Дняпроўскім парту рекорд пагрузкі вугалю з дапамогай лентачнага транспарціра «Макензен».

На прыёме, які прадэманстравала калі галіны, прысутнічалі намеснікі наркома Воднага Транспарта таварышы Будакаў, Шапкоў, Бейншток, Сцяпанав, намеснік начальніка Паўднёвага Цэнтральнага ўпраўлення рачнога транспарта тав. Лук'янаў, старшы інжынер гэтага-ж упраўлення тав. Каманскі і іншыя.

Стаханавец Блідман падрабязна расказаў наркому аб сваім метаде, які даў магчымасць паскорыць ход ленты механізма «Макензен» да 3,5 метра ў секунду (замест 0,9 метра) і аб пад-

СОБНЫХ ТРАНСПАРЦІРАХ, ЯКІ ПАДАЮЦЬ

гору непасрэдна са склада на галоўную ленту каверна.

СТАХАНАВЕЦ ВОДНАГА ТРАНСПАРТА ТАВ. А. Ф. БЛІДМАН НА ПРЫЕМЕ У ТАВАРЫША Н. І. ЕЖОВА

Учора Народны Камісар Воднага Транспарта таварыш Н. І. Ежоў прыняў стыханавецка-механістара Абрама Фёдаравіча Блідмана, устанавіўшага ў Дняпроўскім парту рекорд пагрузкі вугалю з дапамогай лентачнага транспарціра «Макензен».

КАНДИДАТЫ БЛОКА КОМУНІСТАЎ І БЕСПАРТЫЙНЫХ

Васілій Платонавіч ПЛАТОНАЎ

Кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Менскай-Куйбышэўскай выбарчай акрузе

Ад раніцы да поўня вечара сядзеў Вася за работай. Вонь падвальнага памішвання шавецкай майстэрні выходзіла на Неўскі. Міма іх да поўня ночы пралівалі цені прахожых. Хлопчыма вабіў шырокі, прыгожы, залаты святлом праспект, яго цягнула на вуліцу палубавіца яркімі вітрынамі магазінаў, страгатам людскім патаком, гналіду тэравага бруку.

Падыйдзе хлопчык да дзвярэй, расчыніць іх, і раптам грошны вокны гаспадары прамысіць уздрыгнуць з галавы да ног:

«Вася, на месца! Працуй, гультай!» І так з самай раніцы: «Працуй, Вася... Прыясні... Адляці...»

Перад стомленымі вачыма хлопчыка кружыліся малюнкi роднай вёскі Котавы, адкуль ён прыйшоў у вялікі горад шукаць аработку... Тут-жа, у майстэрні разам з іншымі хлопчыкамі-падручнікамі, ён саладка засыпаў на простых драўляных нарах.

Аднойчы, гэта было ўжо калі разгарэлася грамадзянская вайна, Васілій сустрэў свайго старшага брата Аляксандра, апраўтага ў шэрую шыбель з паякшонавай зоркай на вялікай паласе. Брат добраахвотнікам ухадзіў у Чырвоную Армію і на развітанне не растлумачыў падручніку, што ідзе вываць за тое, каб усюму народу, усім дзесяцім жылося добра. Брат прымаў удзел у вайне супроць Калчака, і, неўзабаве пасля звароту з фронту, памёр. Васілій Платонаў моцна залюбіў сустрэчу з братам, яго простыя, вразумныя словы. У 1922 годзе дванадцятгадоваму юнаком ён на стагах брата ўходзіў добраахвотнікам у Чырвоную Армію, каб мацаваць абарону маладой Савецкай Рэспублікі.

З вялікай чулыяй любоўю ўспамінае Васілій Платонавіч Платонаў год службы ў рэдах Чырвонай Арміі. Яна была для яго другой маючай і першай школай. Непомыслена ён прыйшоў у армію. Яна яго абучыла, расчырала вочы на жыццё. З вялікай удзячнасцю ён плаціў краіне ўзорнай службай. Малым камандзірам ён дабываў лепшыя палітычныя і ваенныя ўдзельнікі ў рэдах РСЧА.

Васілій Платонаў моцна залюбіў сустрэчу з братам, яго простыя, вразумныя словы. У 1922 годзе дванадцятгадоваму юнаком ён на стагах брата ўходзіў добраахвотнікам у Чырвоную Армію, каб мацаваць абарону маладой Савецкай Рэспублікі.

Тав. Курган дзякуе за вялікае давер'е, якое яму аказалі працоўныя Гомеля, вылучыўшы яго кандыдатам у дэпутаты сацыялістычнага парламента рэспублікі.

Алеян за адным выступавоў рабочыя-стаканаўцы, хатнія гаспадыні Іны заклікаюць у вялікі дзень 26 чэрвеня аддаць свае галасы за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных.

Мне, — гаворыць хатняя гаспадыня Леўіна, — 65 год, але я адчуваю сябе маладой, бо ў Саветскім Саюзе людзі жывуць так шчасліва, што не хочуць старэць. Я заклікаю выбраць у Вярхоўны Савет лепшых людзей нашай краіны, верных сцягу радзімы, якім з'яўляецца тав. Курган.

Пад пром ападыдзентаў і крыкі

адрыў ад вытворчасці, ён вучыўся і скончыў Ленінградскую Прамысловую Акадэмію імя С. М. Кірава і атрымаў званне інжынера-арганізатара абуткавай вытворчасці.

... 3 азна дырэктарскага кабінета атрымаўшы від на новыя картысы



абуткавай фабрыкі імя Кагановіча. Васілій Платонавіч падыходзіць да азна энергічным рухам паказвае на новыя пэкі.

— Вораті і школьнікі, якія арудвалі тут на фабрыцы, закансервавалі пабудову пэкаў. Мы ў гэтым годзе абавязкова павінны аддаць і аладзіць у эксплуатацыю новы корпус штампавальнага пэка, правядзем рэканструкцыю фабрыкі, — яна будзе выпуская 4.100 тысяч пар абуткаў у год.

На фабрыцы імя Кагановіча паважаюць маладога дырэктара, перш за ўсё, за тое, што ў яго, як у сапраўднага большавіка слова не разыходзіцца са справай. Калі ў пачатку 1937 года Васілій Платонаў прыйшоў сюды і фабрыка была ў глыбокім прывядзе, ён сказаў: «Гэты прывядзе мы абавязкова ліквідуем». Чалавек уваў ушоў у работу. Таварыша Платонава можна было бачыць то ў адным, то ў другім кэжу за абучэннем рабочых метадзі вытворчасці, за арганізацыяй рабочага месца.

Малады дырэктар працуе заўсёды разам з масай. Як толькі ён быў прызначан дырэктарам фабрыкі, ён перш за ўсё сабраў народную трохсот стыханаўцаў і адміністрацыяна-тэхнічнага персаналу фабрыкі. Абмеркаваўшы старыя і новыя задачы, паставіў перад сабой задачу — неадкладна ліквідаваць прывядзе. На адпаведныя ўчасткі кіравніцтва былі смела вылучаны лепшыя, адданыя людзі — стыханаўцы, і справа пайшла ўгору. Цяпер фабрыка за месца ў месяц выконвае прамысловыя, палітычныя і культурныя заданні.

На фабрыцы ведаюць дырэктара, як чалага аленулівага таварыша.

У жыццёвым шляху Васілія Платонавіча Платонава бачны выдатнейшы рост людзей у краіне Саветаў. Ад падручнага хлопчыка ў пенярбургскай шавецкай майстэрні, да члена вялікай партыі Леніна — Сталіна, да студэнта Прамысловай Акадэміі імя Кірава, да дырэктара буйнага сацыялістычнага прадпрыемства, да кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР.

Н. ГАРНЫ,

У ВЫБАРЧЫХ АКРУГАХ ВЯЛІКАЕ ШЧАСЦЕ ГАЛАСАВАЦЬ ЗА Т. МОЛАТАВА І Т. ВАРАШЫЛАВА

Публічна і радасна жывіць сябе выбаршчыкі Дзержынскай выбарчай акругі г. Менска. Думка аб тым, што слаўны саратнік вялікага Сталіна, глава саветаў Урада Вячаслаў Міхайлавіч Молатаў будзе дэпутатам першага сацыялістычнага парламента нашай ордэнаванай Беларускай Савецкай Рэспублікі радуе сэрца чужага, натхняе на новыя подвiгі ў рабоце.

Рабочыя завода імя Мяснікова (7 выбарчых участкаў) на агоду тав. В. М. Молатава балатыраваць аднагалосна на іх Дзержынскай выбарчай акрузе аднагалосна вялікім выбарчым удзелам. Ва ўсіх пэках завода разгарнулася сацыялістычнае спаборніцтва на сустрэчу дзён выбараў у Вярхоўны Савет БССР перыянкаваннем вытворчага месца пэка пэка тав. Жукот штодзень выконвае свой план на 200 проц., кавалі уціліхна Грыгор'еў на 300 проц. Высокая ўзровень у рабоце паказвае атоляр па рамонту вагонаў тав. Віткоўскі і дзесяткі іншых рабочых.

З ПАЧУЦЦЕМ ВЯЛІКАЙ РАДАСЦІ

З пачуццём вялікай радасці рыхтуюцца выбаршчыкі да дня 26 чэрвеня, калі яны будуць галасаваць за свайго кандыдата — бліжэйшага саратніка вялікага Сталіна — таварыша Клімента Фёрамавіча Варашылава.

1 чэрвеня адбыўся многалюдны мітынг выбаршчыкаў 1, 2 і 3 участкаў. Молатаўскай выбарчай акругі г. Менска. Давяраюць 2 участка — тав. Падбярэжкі, 3 участка — тав. Казаконі і агітатар тав. Ромул расказалі выбаршчыкам аб асобных момантах з слаўнай біяграфіі таварыша Варашылава і заклікалі ўсіх выбаршчыкаў у дзень 26 чэрвеня дружна з'явіцца на выбарчых участках і аддаць свае галасы за любімага кандыдата.

31 мая дэпутат Вярхоўнага Савета СССР тав. Абрамаў на сустрэцы з выбаршчыкамі — хатнімі гаспадынямі 2 участка, падзяліў сваім ўражанымі аб першай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР. Тав. Абрамаў паставіў рад каментарных задал на падручніку да выбараў у Вярхоўны Савет БССР.

АГІТАЦЫЯ ЗА КАНДИДАТА

На 10 участку Дзержынскай выбарчай акругі шырока разгарнулася агітацыя за кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР. На занятках гурткаў агітатары падрабязна знаёмяць выбаршчыкаў з біяграфіяй свайго кандыдата кампазітара тав. А. Е. Туранкова.

30 мая была наладжана сустрэча выбаршчыкаў участка са свайм кандыдатам. З прагучэнай прамовай выступіў тав. Туранкоў. У след за ім выступіла хатняя гаспадыня 10 выбарчых участка тав. Мельнік, рабочы завода «Чырвоны кімік» тав. Цукерман і інш. Яны зварнуліся з заклікам да ўсіх выбаршчыкаў галасаваць за тав. Туранкова — кандыдата блока камуністаў і беспартыйных.

6 чэрвеня ўдзельныя выбарчая камісія мержу правесці масоўку ўсіх выбаршчыкаў участка.



Васілій Платонавіч Платонаў, кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Выхадскай выбарчай акрузе.

Быць дастойным свайго кандыдата — такую задачу паставіў перад сабою кожны выбаршчык.

На выбарчых участках акруці партыйныя арганізацыі, агітатары і даверанымі асобамі з кожным днём усё больш разгортваюцца агітацыйна-масавыя работы. Так, на 9 участку, апрача заняткаў у гуртках агітатары арганізоўваюць эскурсіі хатніх гаспадынь у Дом Чырвонай Арміі, Палац піянераў, на прадпрыемствы горада. На 4 участку былі праведзены эскурсіі хатніх гаспадынь у музей Рэвалюцыі, Гістарычны музей, Палац піянераў. Часта арганізоўваюцца калектыўныя паходы ў кіно, навідажваюцца вечары самадзейнасці, прысвечаныя дню выбараў. Праведзены два сходы выбаршчыкаў.

З асаблівым удзелам праходзяць у гуртках заняткі па вывучэнню біяграфіі В. М. Молатава. Партыйныя арганізацыі выстуі, прысвечаныя слаўнаму саратніку таварыша Сталіна В. М. Молатаву.

3 ПАЧУЦЦЕМ ВЯЛІКАЙ РАДАСЦІ

Перадавы агітатары 6 выбарчых участкаў тав. Жывіца, Гуравіч, Файн, Лішнікі і іншыя на занятках свайх гурткаў знаёмяць выбаршчыкаў з жыццёвым шляхам свайго кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР таварыша Варашылава. На занятках чытаюцца вытрымкі з асобных мастацкіх твораў: з кнігі Аляксея Талстога «Хлеб», «Гісторыя грамадзянскай вайны» і інш.

29 мая адбыўся сход выбаршчыкаў участка з заклікам аб слаўным саратніку вялікага Сталіна кандыдату таварыша Варашылава. Прысутнічала 850 чалавек.

Пры 7 выбарчым участку арганізавана агітацыя, у якой ёсць розная літаратура, газеты, журналы, наглядныя дапаможнікі і лагэфон з камплектам плакатнага прамова таварыша Сталіна перад выбаршчыкамі Сталінскай выбарчай акругі горада Масквы.

Пры 7 выбарчым участку арганізавана агітацыя, у якой ёсць розная літаратура, газеты, журналы, наглядныя дапаможнікі і лагэфон з камплектам плакатнага прамова таварыша Сталіна перад выбаршчыкамі Сталінскай выбарчай акругі горада Масквы.

Пры 7 выбарчым участку арганізавана агітацыя, у якой ёсць розная літаратура, газеты, журналы, наглядныя дапаможнікі і лагэфон з камплектам плакатнага прамова таварыша Сталіна перад выбаршчыкамі Сталінскай выбарчай акругі горада Масквы.

Пры 7 выбарчым участку арганізавана агітацыя, у якой ёсць розная літаратура, газеты, журналы, наглядныя дапаможнікі і лагэфон з камплектам плакатнага прамова таварыша Сталіна перад выбаршчыкамі Сталінскай выбарчай акругі горада Масквы.

Пры 7 выбарчым участку арганізавана агітацыя, у якой ёсць розная літаратура, газеты, журналы, наглядныя дапаможнікі і лагэфон з камплектам плакатнага прамова таварыша Сталіна перад выбаршчыкамі Сталінскай выбарчай акругі горада Масквы.

Пры 7 выбарчым участку арганізавана агітацыя, у якой ёсць розная літаратура, газеты, журналы, наглядныя дапаможнікі і лагэфон з камплектам плакатнага прамова таварыша Сталіна перад выбаршчыкамі Сталінскай выбарчай акругі горада Масквы.



Юлія Канстанцінаўна Харытанавіч — кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР ад Асіповіцкай сельскай выбарчай акругі № 103.

Васілій Пятровіч ТУР

Кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР, Ліпенская выбарчая акруга

У жыцці палітрука Н-скай чаці Васілія Пятровіча Тура адбылося надзвычай многа цікавых, захапляючых падзей, кожная з якіх вартая асобнага апісання. У цэлым яны складаюць напрыклад, імяе жыццё большавіка, паўстага партыёта нашай сацыялістычнай радзімы, якому партыя даручыла



адназначны ўчастак работы — мацаваць абарону магутнасць нашай бацькаўшчыны, выхоўваць вальных, смелых і адданых свайй сацыялістычнай радзіме, партыі і народу байцоў Радзца-Сілянскай Чырвонай Арміі.

Адна з гэтых падзей ніколі не аглядзіцца ў памяці Васілія Пятровіча. З хвалюваннем расказвае ён аб ёй.

— Гэта было ў лістападзе 1935 года. Усерпымно ў сваім жыцці я пачаў бацькоўскі, даскава голас правядзю...

У ліку трох лепшых стыханаўцаў маскоўскага завода «Калібр» слесар Васілій Тур улетоўсе гонару прысутнічаў на першай Усеаюзнай нарадзе стыханаўцаў прамысловасці і транспарта, у якой прымаў ўдзел кіраўнікі партыі і Урада, на чале з вялікім Сталіным.

Небывалы рекорд данешкага забойшчыка Аляксея Стаханова раавел у прах стара шкідніцкія заіжаныя нормы. У прамысловасці, транспарце, сельскай гаспадарцы магутнай хвалі разгортваюцца стыханаўскі рух мільянаў будаўнікоў сацыялістычнага грамадства. Кожны новы рекорд стыханаўцаў нёс з сабой рост і ўмацаванне краіны Саветаў, ён, як бомба, абрушваўся на голавы фашысцкіх падпальшчыкаў вайны і іх пойдзі агентыры.

У гэтым тытатным спаборніцтве мільянаў людзей актыўнейшы ўдзел прымае Васілій Тур.

Стаханавец-слесар, камуніст Тур з'яўляўся адным з лепшых прапагандыстаў на заводзе. Аб вошчы яго прапагандысцкай работы многа пісалі ў газетах. Гэты вошчт на працягу доўгіх год накапліваўся ў яго на кома-

мольскай і партыйнай рабоце, на падтрымцы ў пагранічых.

Сыя кандыдатура са станыі Красны Ліман (УССР), 15-гадовам юнаком Васілій уступае ў рады комсамолу. Свайй актыўнай адданай работай ён хутка завабывае аўтарытэт і павяну сарод комсамольцаў. У 1926 годзе яго выбарчы дэлегатам першай Усеукраінскай камасмоўскай канферэнцыі. Пра год Васілій Пятровіч Тур становіцца сакратаром комсамольскага калектыва станыі Красны Ліман.

У 1926 годзе ён уступае ў рады партыі Леніна—Сталіна. Да 1929 года — год ўходу ў паграніччы — прадуе памочнікам машыніста і культпротам чэкавай чыёкі правознікаў.

Будучы на граніцы, пільна ахоўваючы свяціныя рубяжы сацыялістычнай бацькаўшчыны, Тур з усім запалам аддаецца партыйнай рабоце. Ён з'яўляецца сакратаром партыёк узвода, эскадрона, астаны і членам партыёра атрада. Хутка яго вылучаюць на адназначны ўчастак — палітрукаўскім паграніччы.

У 1932 годзе, дэмабілізаваўшыся з арміі, Васілій Пятровіч прымаецца ў Маскву. Працуе слесарам на заводзе «Калібр», ён актыўна вядзе агітацыйна-прапагандысцкую работу.

Новую радасць у жыцці Васілія Пятровіча прынёс 1936 год. Яго зноў адназначна на палітруку ў Чырвоную Армію. Служба ў доблеснай Радзца-Сілянскай Чырвонай Арміі стала гарача пажыццёвай прафесіяй камуніста Тура, Выхоўваючы ў байках гарачую любоў да свайй радзімы і палючыю нянавісь да ворагў народа, узбагачаючы палітычны і культурны ўзровень байцоў, ён няспынна вучыцца і сам. Кожны бачы чаці, дзе палітруком з'яўляецца Васілій Тур, авалодваючы складанай баявой тэхнікай, таксама выдана авалодвае большавізмам. Імяна ў гэтым сіла і непераможнасць любімай усім народам Чырвонай Арміі.

Гарача любіў народа да свайй Чырвонай Арміі вельмі ярка праявілася пры вылучэнні кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР палітрука Васілія Пятровіча Тура. Калгаснікі ўсе працоўныя Ліпенскай выбарчай акругі на перадвыбарчых галас заўважылі партыю і ўрад у атоўнаці ў момант небяспекі разам з байцамі Чырвонай Арміі стаць на абарону свайй радзімы.

У заяве на імя Акруговай выбарчай камісіі, даючы агоду балатыраваць у дэпутаты, Васілій Пятровіч пісаў: «Як член вялікай партыі Леніна—Сталіна, ад душы выказваю палюць усім працоўным, якія вылучылі мяне кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР. Даю слова большавіка, што не пашкаду свайго жыцця ў барацьбе а ворагамі народа, якія прававалі і праваць асабліва магутнасць нашай радзімы».

Слова, данае выбаршчыкам Васіліем Турам — слова большавіка. А гэта слова ніколі не разыходзіцца са справай.

Н. ВІШНЕУСКІ.

АКРУГОВЫЯ НАРАДЫ ДАВЕРАНЫХ І АГІТАТАРАЎ

31 мая па ўсіх пяці выбарчых акругах горада Магілёва гержом КП(б)Б праведзены нарады агітатараў, давераных асоб, сакратараў парткомаў і партаргаў па пытанню аб рабоце на выбарчых участках.

На нарадзе агітатараў Куйбышэўскай выбарчай акругі прысутнічала 80 чалавек. Аб цікавым вошце работы расказалі агітатары другога выбарчых участка. Па гэтым участку працуе 51 гурток, з ахопам 428 выбаршчыкаў. Многіх выбаршчыкаў — хатніх гаспадынь агітатары сістэматычна наведваюць на-дому.

Добра працуюць агітатары дашкольнага падучыніцтва тт. Шапкоў, Барысавіч і Сідаровіч. Цяпер яны расказваюць выбаршчыкам пра слаўны шлях кандыдата — Міхаіла Іванавіча Калініна. Старыя рабочыя выступаюць на занятках з успамінамі аб свайх сустрэчах з Міхаілам Іванавічам у час яго прабывання ў Магілёве. Агітатары ўмеда скарыстоўваюць матэрыял аб мінучым і сучасным г. Магілёва.

Аднак, далёка не па ўсіх участках добра наладжана агітацыйная работа. На нарадзе высвятлілася, што парткомы шукавалі фабрыкі і друкарні імя Молатава слаба кіруюць агітатарамі. Для апошніх не наладжаны семінары, яны не забяспечаны літаратурай. Слаба працуе на сваім участку давераны тав. Драваў (медыкал). Тут колькасць агітатараў скарэцілася з 70 да 56 чалавек.

На нарадах наметаны канкрэтныя планы прагнечнай работы на участках.

СОЦСПАБОРНИЦТВА
КАЛГАСАЎ

БАВРУЙСК. Згода вялікага Сталіна і яго верных саратнікаў балатыраваць у Вярхоўны Савет БССР выклікала вялікі ўзлэм сярод калгаснікаў сельгасарцелі імя Куйбышэва. У аднаву гэтага вялікага гонара, а тасама ў сувязі з вылучэннем кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР старшын гэтага калгаса тав. Касіфіра Нікалавіча Мінкевіча калгаснікі разгарнулі спаборніцтва за дэterminовае выкананне абавязковых паставак дзень за днём.

31 мая калгас імя Куйбышэва дэterminова выканаў галавы план паставак малака і поўгалоўны план мясапаставак.

Куйбышэўцы выклікалі на саапаборніцтва па дэterminоваму выкананню ўсіх дэдраўных паставак калгасы імя Леніна, імя Молатава і імя Варашылава.

СУСТРЭЧЫ ВЫБАРШЧЫКАЎ З КАНДИДАТАМІ

ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязды»). У парку культуры і адпачынку адбылася сустрэча выбаршчыкаў Фрунзскай выбарчай акругі з кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР — сакратаром Гомельскага аблока і гержом КП(б)Б тав. І. М. Курганам.

Больш 5 тыс. выбаршчыкаў: рабочыя, служачыя, навуковыя работнікі і хатнія гаспадыні Фрунзскай выбарчай акругі заўважылі плянцоўку парка.

Тав. Курган расказвае выбаршчыкам аб вялікай радасці і гонару, якія выпалі на долю беларускага народа галасаваць 26 чэрвеня за вялікага правадарыя народнаў таварыша Сталіна і яго бліжэйшага саратнікаў таварышаў: Молатава, Варашылава, Кагановіча, Андрэева, Калініна, Ежова, Мікяна і Жданова. Ён гаворыць аб вялікім гонару для працоўных Гомельшчыны галасаваць за свайх дарагіх кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР, бліжэйшых саратнікаў таварыша Сталіна таварышаў Кагановіча і Андрэева. Гэта натхняе кожнага працоўнага на яшчэ лепшую работу, на ўзурную падручцоўку да выбараў у Вярхоўны Савет.

Тав. Курган дзякуе за вялікае давер'е, якое яму аказалі працоўныя Гомеля, вылучыўшы яго кандыдатам у дэпутаты сацыялістычнага парламента рэспублікі.

Алеян за адным выступавоў рабочыя-стаканаўцы, хатнія гаспадыні Іны заклікаюць у вялікі дзень 26 чэрвеня аддаць свае галасы за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных.

Мне, — гаворыць хатняя гаспадыня Леўіна, — 65 год, але я адчуваю сябе маладой, бо ў Саветскім Саюзе людзі жывуць так шчасліва, што не хочуць старэць. Я заклікаю выбраць у Вярхоўны Савет лепшых людзей нашай краіны, верных сцягу радзімы, якім з'яўляецца тав. Курган.

Пад пром ападыдзентаў і крыкі

сура ўдзялілі сустрэчы пасляі прывітальныя тэлеграмы таварышу Сталіну і яго верным саратнікам таварышам Кагановічу і Андрэеву.

У той-жа вечар адбылася сустрэча выбаршчыкаў Варашылаўскай выбарчай акругі са свайм кандыдатам тав. Германам. На мітынгу прысутнічала больш 8.000 чалавек.

ГІРШЫН.

Вялікі, радасны падзеі адбыліся ў мам жыцці за апошні год. У часе выбараў у Вярхоўны Савет СССР я была даверанай асобай на 24 участку. Узорная арганізацыя большавіцкай агітацыі забяспечыла стопроцатны ўдзел у галасаванні ўсіх выбаршчыкаў нашай участка. Мая работа дала добрыя рэзультаты. Да актыўнага ўдзелу ў палітычным і грамадскім жыцці прыцягнуты дзесяткі людзей, у якіх раней ніякай масавай работы не праводзілі.

26 красавіка пачалася выбарчая кампанія па выбарах у сацыялістычны парламент Беларускай рэспублікі. І вось я зноў сустрэлася са сваймі старымі знаёмымі. Калектыву фабрыкі «Комунарка» даручыў мне вялікую, ганаровую работу: мяне вылучылі старшынёй выбарчай камісіі 4 участка на Прамысловай выбарчай акрузе.

І кірую адным з участкаў той акругі, дзе будзе балатыравацца геніялейшы чалавек нашай эпохі, наш лідэр, дарогі бацька і настаўнік Іосіф Вісарыянавіч Сталін.

Вялікае давер'е, аказанае нам таварышам Сталіным, ускладае на нас вялікі абавязкі, і мы гэтае давер'е павінны апраўдаць з гонарам.

На участку адчуваецца небывалы палітычны і вытворчы ўздэм. Кожны выбаршчык ганарыцца тым, што ён

будзе галасаваць за вялікага мудрага Сталіна. З якой любоўю і захапленнем наомаваецца імя нашага любімага кандыдата, імя таго чалавеча, які даў нам такое шчаслівае жыццё, імя, якое з'яўляецца сімвалам перамог краіны сацыялізма, імя вялікага друга беларускага народа — Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна!

І разам з выбаршчыкамі перажываем радаснае хвалюванне, калі яны гавораць аб свайм кандыдате, любімым Сталіне. 60-гадовае выбаршчыцтва тав. Вайдохэўскага расказвае мне, што калі яна даведлася аб агодзе таварыша Сталіна балатыравацца на Прамы

МЕНСКАЯ АБЛАСНАЯ ПАРТЫЙНАЯ КОНФЕРЭНЦЫЯ

Спрэчкі па дакладу сакратара оргбюро ЦК КП(б)Б па Менскай вобласці тав. А. П. МАТВЕЕВА*

ПРАМОВА тав. А. А. ВОЛКАВА

Выконваючы абавязкі першага сакратара ЦК КП(б)Б.

Таварышы, тут выступіў рад дэлегатаў па справах аб рабоце оргбюро ЦК компартыі Беларусі па Менскай вобласці. Зусім справядліва таварышы ўказвалі аб няпоўнасці справаздачы. У дакладзе тав. Матвеева цалы рад пытанняў важнейшага парадку быў упушчаны. Вядзе гэту справу ён павінен вытравіць у сваім заключным слове.

Крытыка, якая разгарнулася тут па астраўных пытаннях, была зусім правільнай.

Таварышы, наша партыйная работа выходзіла за гэты справаздачы перыяд часу з гістарычнага рашэння лютаўска-сакавіцкага Пленума Цэнтральнага Камітэта нашай партыі і ўказанню таварыша Сталіна. Гэтыя рашэнні абавязвалі нас поўнаасно разгледзець ворагаў народа і ахвотку нашай партыі, нашай краіны ад трагічна-бухарынскай і нацыянал-фашысцкай элементаў, якія працавалі па заданых сваіх гаспадароў—фашыстаў Польшчы і Германіі.

Толькі дзякуючы гістарычнаму рашэнню лютаўска-сакавіцкага Пленума, дзякуючы пільнасці нашага сталінскага Цэнтральнага Камітэта і асабіста таварыша Сталіна, дзякуючы няўсім нашым наркамундзельцаў на чале з Іванавічам Ежовым удалося выверыць, разграміць і знішчыць усіх гэтых прэзэрновых гадаў.

Ворагі народа шарангоўчы, гададзень, чарыковы, прабыўшы да кіравання Цэнтральнага Камітэта і ў іншых цэнтральных органах сьведомасаджкі сваіх адладумцаў, шпіёнаў, тэрарыстаў, змоўшчыкаў у кіруючых гарадскіх, раённых і первічных партарганізацыяў.

Такім чынам, таварышы, на любым участку — партыйным, савецкім і гаспадарчым, маленкім ці вялікім, як вы бачыце, пачынаючы ад первічных партарганізацыяў, райкома, гаркома, акругкома, апарата ЦК, Соўнаркома, ЦВК, наркамату, комсамола і інш., — усюды гэтыя ворагі, гэтыя адрадыністы сталініска насаджылі сваіх людзей, энэстэліяў чэсных людзей, стварылі ўсюды дупны правакацыйныя сьравы, асадывалі чэсных камуністаў-большавікоў, аднаўчы партыі, і насаджалі сваіх.

Ачышчанае ад гэтай сволачы па тэра стала чыстымым. Мы вынілі аднаўчы і будзем аднаўчы і выкарстоўваць астаткі гэтай сволачы — гэта наша баявая задача.

Таварышы, вы ведаеце, што за гэты справаздачы перыяд мы вылучылі на чале аднаўчы, лепшых, заслужаных людзей на работу, на ровны партыйныя, савецкія і гаспадарчыя пасты.

Паведамлі вам некалькі фактаў. За справаздачы перыяд вылучана на кіруючую цэнтральную, абласную і раённую работу 486 чалавек партыі; у тым ліку — у якасці сакратароў гаркомаў і райкомаў 115 чалавек, у якасці інструктараў 184 чал., заг. аддзелаў 31 чал., на партыйную работу ў абласных камітэтах партыі 72 чал. і ў апаратах ЦК каля 25 чал.

Вылучэнне на месцах ішло за лік лепшых, аднаўчых партыйных людзей, якія па-сапраўднаму ўзяліся за работу, якія вучылі працаваць. Таварышы тут справядліва выступалі і гаварылі, што ім трэба дапамагчы ў рабоце. Гэта — правільна.

Нездавальняюча ў нас пастаўлена работа па вылучэнню жанчын на партыйную, савецкую і грамадскую работу. Сярод вылучаных жанчын усёго толькі 6 проц. Гэта — велізарны каб і недахоп у нашай рабоце, што неабходна выправіць.

Далей тав. Волкаў спыняецца на пытанні вылучэння беспартыйных на кіруючую работу.

— Я хачу спыніць вашу ўвагу яшчэ на некаторых пытаннях, якія, на-першым, маюць вельмі вялікае значэнне для Менскай вобласці.

Пытанні сельскай гаспадаркі. Па Менскай вобласці на сёнешні дзень вылучана 16,500 аднаасобных гаспадарак. Гэта — велізарная лічба. Я лі-

чу, што тут прароблена недастатковая работа не толькі нізвым апаратам, але і абласнымі і цэнтральнымі арганізацыям. Нельга абмяжава адносіцца да гэтых лічбаў.

Ад партыйнай арганізацыі патрабуецца сур'ёзна пастаноўка палітычна-выхаваўчай работы сярод аднаасобнікаў для таго, каб забяспечыць удзяленне іх у калгасы. А трэба прынаць, што Менская вобласць самая адстаючая па ўступленню ў калгасы. Дазвольце вам прывесці факты: за 4 месяцы — з 1 студзеня па 1 мая — па Віцебскай вобласці ўступілі ў калгасы 2.189 сялянскіх гаспадарак, па Палесскай — 2.362, па Менскай — 1.260 гаспадарак, па Гомельскай — 1.620 і па Магілёўскай — 1.748 гаспадарак. Гэта пытанне вельмі сур'ёзнае, і на гэта абласная канферэнцыя павінна разважаць.

Далей тав. Волкаў падрабязна спыняецца на пытанні аб адстаўцы хутароў, аб тым, якое значэнне гэта мае ў гаспадарчым і палітычным жыцці.

Тав. Волкаў падрабязна аналізуе становішча выканання дзяржаўных абавязанасцей па Менскай вобласці. Фінансавы план выманяе толькі на 32 проц, поўтадовы план мяснанаства выманяе на 89 проц, прычым аднаасобнікі выманялі абавязанасцей толькі на 36 проц. З гэтых лічбаў трэба рабіць неабходныя вывады.

— ЦК нашай партыі і савецкі ўрад па ініцыятыве таварыша Сталіна аказалі беларускаму народу выключную дапамогу. У няўдзячнай высокай палітычнай і вытворчай актыўнасці працоўных, толькі слабасцю масавай выхаваўчай работы можна растлумачыць гэта ганебнае адставанне.

Закранаючы іншыя пытанні сельскай гаспадаркі, тав. Волкаў запэўнівае ўвагу дэлегатаў партыйнай канферэнцыі вакол задач уборачнай кампаніі, развіцця жывёлагадоўлі і поўнага выканання Статута сельскагаспадарчай арміі.

Апошняю частку свайго выступлення тав. Волкаў прысвячае пытанні падрыхтоўкі і правядзення выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

— Перад намі стаіць вельмі аднаўчыя задачы. Мы павінны забяспечыць 100-процантна ўдзел усіх выбаршчыкаў у выбарах Вярхоўнага Совета БССР. Для гэтага нам трэба праводзіць пастаянную работу па палітычнаму выхаванню мас. Трэба свочасова ўскрываць і выкрываць воражыя элементы, якія прабуюць падрываць нашу работу.

Гонар і давер'е, аказаныя нам нашым вялікім Сталіным і яго вернымі савецкімі, даўнымі агоду балатываўца ў Вярхоўны Совет Беларускай ССР, мы павінны апраўдаць і апраўдаем узорнай работай.

Мы паказалі ўсюду свету, паказалі ворагам усю аднаўчы нашых многамільянаў, многанациональнага народа нашай партыі, нашай савецкай уладзе. Мы сквалі і ацэнтавалі аднаўчы блок камуністаў і беспартыйных, мы паказалі ўсюму свету нашу магутную сілу.

Тав. Волкаў гаворыць аб прасіях ворагаў. Ён таксама прыводзіць яркія прыклады прадзвіжэння патрыятычных пачуццяў, бязмежнай любові беларужага народа да свайго сацыялістычнага радзімы, да вялікага Сталіна.

У заключэнне тав. Волкаў паставіў задачу перад абласной партыйна-канферэнцыяй — зрабіць Менскую вобласць узорнай. Вобласць створана для таго, каб узбагачаць наш народ, аддзяляючы яго патрабаванні ва ўсіх галінах.

— Я ўстаўлю, што мы з гэтымі задачамі з поспехам, па-большавіцку справімся; заручка гэтаму з'яўляецца тое, што нам кіруе, аб нас клопатліва, нам дапамагае Цэнтральны Камітэт Усеасоўнай камуністычнай партыі большавікоў — хрыбет большавізма, наш любімы вялікі Сталін. (Уво ўстаўлю бурны доўга нязмуўчаны апладыменты, вопкі і сур'я. «Вялікіму Сталіну ура!» «Няхай жыве таварыш Сталін!» Бурныя апладыменты).



Група дэлегатаў першай Менскай абласной партыйнай канферэнцыі ад Менскага сельскага раёна. Фота С. Грыпа.

ПРАМОВА тав. ПАШКІНА

(Сакратар райкома партыі Менскага сельскага раёна)

Таварышы, партыйная арганізацыя Менскай вобласці за праішоўшы год правяла вялікую работу па ачышчэнню радоў нашай партыі ад трагічна-бухарынскай сволачы, ад усіх дурнушчыкаў, якія прымацавалі ў партыю і праводзілі сваю шкідліваю работу.

На Менскі раён ускладаюцца аднаўчыя задачы па ліквідацыі вынікаў шкідлівасці, па разгрому трагічна-бухарынскай і нацыянал-фашысцкай сволачы, якая асядала ў былым Дзежынскім раёне.

Менскі сельскі раён мае на сваёй тэрыторыі каля двух тысяч хутароў. Ворагі німаля нападвалі на насаджэнню гэтых хутарскіх гаспадарак і зараз перад убой нашай партыйнай арганізацыі пастаўлена задача сьпывання хутароў. Аднаў, гэтая работа прадзвіжэння надзвычай марудна. Нам патрэбна велізарная дапамога з боку абкома і ЦК КП(б)Б для таго, каб мы з гэтай задачай па-сапраўднаму справіліся.

Мы сёння сустракаемся з фактам, які ў асобных выпадках пераходзіць у процістаянне гэтую работу ў нас адчуваецца вялікі недахоп будаўнічых матэрыялаў. Абкому трэба звярнуць на гэта асабістую ўвагу.

Ці ўсё мы зрабілі па частцы бар'ябны з ворагамі? Не, гэтая работа далёка не скончана. Аб гэтым гаворыць факт шкідлівасці ў калгасы і на падрыхтоўцы зарэз. З гэтага вынікае, што партарганізацыя аслабіла сваю палітычную пільнасць.

Ворагі народа многа нашкодзілі нам і прымяцце прыкладзілі намаганні, каб вырваць і да капына выкартаваць гэтых падлых гадаў.

Мы зарэз надзрэна правалі выбары кіруючых партыйных органаў. Выбары прайшлі пры высокай палітычнай актыўнасці і сьведомасці камуністаў, якія правільна ставілі пытанне аб палі-

тычнай рабоце. Зараз перад нашым раёнам і перад убой вобласцю стаіць вельмі важная задача, задача ўмацавання первічных партыйных арганізацыяў на сале. Гэта значыць, што мы павінны ўмацаваць прыём у партыю, правесці вялікую работу сярод вясковага калгаснага актыва.

Ад нашай партарганізацыі абком партыі патрабуе большэўскай работы, укавае на нашы недахопы. Але гэта дапамога недастатковая.

Частву ў абкоме замест закрэплення кіраўніцтва займаюцца дубляваннем тэлеграм ЦК. Атрымаць тэлеграму з ЦК за подпісам тав. Волкава аб тав. Лявickaга і такую-ж тэлеграму атрымаваць за подпісам тав. Матвеева, Кулагіна.

Сельгасаддзел ЦК вельмі мала займаецца пытаннімі кіраўніцтва райкомаў, ён вельмі дрэнна дапамагае ў рабоце МТС.

Скажу яшчэ аб штатах райкомаў: наш раён мае 31 сельсовет. Усе яны вельмі вялікія. У 1937 годзе штат інструктараў нашага райкома ўстаўноўлен з 7 чалавек. Зараз нам пакінулі 6 чалавек. Удзельнікам гэтай райкому на 11 сельсаведаў таксама даюць 6 інструктараў. Абкому і ЦК трэба падумаць наконт разбуйнення нашага раёна.

Безумоўна добра, калі газеты асвятляюць усебаковае жыццё раёну і партарганізацыі. Але вельмі дрэнна, калі работнікі газет няўважліва, несур'ёзна адносяцца да матэрыялаў, што друкуюцца ў газетах. Не ведаю, ці прысутнічае тут рэдактар газеты «Савецкая Беларусь» і што ён пераказвае зарэз, але ў гэты дзень калі 24 мая яго газета ідэалізаваў алейнага ворага народа, які даў нам даўно арыштаваны органам НКВД. Газета-ж «Савецкая Беларусь» што ўхвалявала.

ПРАМОВА тав. КРЫВАШЭІНА

Таварышы, даклад тав. Матвеева мяне зусім не задавоўліў ні па характары яго выкладання, ні па зместу. Я лічу, што даклад зроблен па-вучыўска, з ухілам на арыфметыку. Ніякага аналізу, палітычных вывадаў у дакладзе тав. Матвееў не зрабіў.

Тав. Матвееў не сказаў, чаму на сёння Менская вобласць адстае па выкананню дзяржаўных заданняў, і што зрабіў абласны камітэт партыі для таго, каб Менская вобласць не адставала, а была-б на чале ўсёй нашай ортанізацыі рэспублікі.

Я прыняў прыклад, які ў Старадарожскім раёне выконваюцца аператыўны дзяржаўны заданні: па масу з 106 тон зана 23, па сельгаспадарку выкананае плана складала 58 проц, па вульбароў — 38 проц, па малаку — 30 проц.

Я лічу, што прычына такога дрэннага выканання дзяржаўных заданняў крыецца ў кіраўніцтве. Тое, што трэба зрабіць у раёнах, не робіцца. Як у нас выконваюцца заданні? Збіраюцца актывы і гавораць: вось тако-та заданне; ты, Іван Петровіч, адзеш туды-та, а ты, Сідар Карнівіч, паедзеш туды-та. Паедуць, сядзяць у сельсаве, а месца не ідзе, грошы не ідуць. Чаму? Таму, што няма адказнасці, няма правары.

Няўжо ў нас такія нягодныя людзі, што не хочуч выконваць заданні ўрада? Няўрада! Выбары ў Вярхоўны Совет ССР паказалі, што блок камуністаў і беспартыйных з'яўляецца гол рухавочай сілай, якая выдзе да красачага жыцця. Заданні не выконваюцца таму, што не праводзіцца канкрэтная выхаваўчая работа. Прычынаў да грамадзяніна і гаворыць: вы не выконваеце дзяржаўнага задання, а ён вымае з кішэні паперку і, паказваючы, заўвагае: — Выбачаце, я першы выка-

жаўных заданняў, па выкананню партыйных заданняў.

Чаму ў нас дрэнна ідзе работа на сале? Таму, што ў нашай арганізацыі 106 членаў і кандыдатаў партыі, а ў сельсаведах працуюць два члены партыі, у сельсаведах — 4, а астатнія — гэта актывы, які працуюць у цэнтры — у Старадарогах. Такія рэстаўноўка партыйных сіл у корані выправіліся. Я лічу, што абласны камітэт партыі за гэтым не глядзіць.

Па партыйнай аснове вельмі добрыя лічбы прыёму тав. Матвееў, а ў сапраўднасці мы займаемся самасупакоенасцю і самастрахоўкай. Члены партыі ў нас не вучацца, а адсюль і рэзультат іх дрэннай работы.

Вось мы праводзім вялікую палітычную кампанію па выбарах у Вярхоўны Совет. Што творыцца? Творыцца дрэнныя справы ў пасообных сельсаведах. З актывам не працуюць, партыйнага актыва там няма і атрымавацца, што як толькі патрэбна дзе-небудзь у раёне праводзіць кампанію, дык усіх таварышаў паслаюць у сельсаве: тут зладзея — там прарвецца, там залатые — у другім месцы прарвецца. Так працаваць нельга.

Пару слоў аб абароннай рабоце. Абаронная работа заключаецца не толькі ў продажы білетаў асавіахімаўскай латарэі, асноўная абаронная работа, аб якой тут гаворыў тав. Кулагін, — масты, коні для Чырвонай Арміі, мадэрнізацыя Чырвонай Арміі. Гэта-ж непазданная работа партыйнага камітэта, раёнага выхаваўчага камітэта. Мы-ж з вамі ўсе на гэтай справе сядзім. Чаму-ж гэта справа не рухаецца? Да гэтых пор мы будзем займацца аліудышчым? Я лічу, што ў сувязі з выбараў у Вярхоўны Совет БССР нам неабходна абвясціць жорсткую барацьбу аліудышчым і ўсім тым, хто тым або іншым спосабам ухіляецца ад выканання ўказанняў Цэнтральнага Камітэта, рашуча і безлітасна абвясціць ім вайну не на словах, а на справе.

ПРАМОВА тав. КУНЦЭВІЧА

Таварышы, за праішоўшы час наша партыя пад кіраўніцтвам правядзена народнаў таварыша Сталіна, а таксама партыйна арганізацыя нашай вобласці, правяла вялікую работу па ўдзельню нашай сацыялістычнай індустрыі і сельскай гаспадаркі, па ўдзельню матэрыяльнага і культурнага добрабыту мас.

Трэба адзначыць, што адной з буйнейшых перамогаў нашай краіны і партыі з'яўляецца разгром і безлітаснае выкарстоўванне ворагаў народа — трацістаў, бухарынцаў і нацыянал-фашыстаў у нас, у Беларусі.

Слаўная савецкая разведка пад кіраўніцтвам сталінскага наркома тав. Ежова, пад кіраўніцтвам ЦК партыі, пры дапамозе ўсяго савецкага народа, правяла вялікую работу па разгрому ворагаў народа, пралесыла ў партыйныя і савецкія апараты ў нашай Савецкай Беларусі, німаля нашкодзілі нам.

Трэба сказаць, што тыя сігналы, якія мы маем на сёнешні дзень, гавораць аб тым, што ў нас слаба ідзе работа па ліквідацыі вынікаў шкідлівасці па рэгу наркамату рэспублікі (Наркамзём, Наркамасельтэ, Наркамат аховы здароўя і інш.). Ворагі народа ўсёляе тармакі работу па выкананню дзяржаўных абавязанасцей, стараючы саампраметываць партыю і савецкую ўладу. Яны і ў гэтай галіне нападвалі на нас. Не глядзячы на гэта, Менская вобласць і на сёнешні дзень па выкананню дзяржаўных абавязанасцей абыма амаль самае апошняе месца ў рэспубліцы, і толькі

тэму, што некаторыя кіруючыя партыйныя і асобныя партыйныя арганізацыі не кіруюць гэтай справай. У выніку гэтага няўдзячнай фініляцыі па вобласці складалося больш 6 мільянаў рублёў. Такое-ж становішча мы маем і з мяснанаствам.

На сёнешні дзень мы не дабіліся жадаемых рэзультатаў па ліквідацыі вынікаў шкідлівасці ў галіне жывёлагадоўлі.

Спынюся на пытанні, аб якім тут мала гаварылі, — на пытанні аб праціпажарнай ахове. Мы павінны будзем абмеркаваць на канферэнцыі і наметыць мерапрыемствы па барацьбе з пажарамі. Зраўмела, і тут сваю руку прыкладвае вораг. Есць і вымаганы пажары, але трэба паставіць пытанне так, каб мы поўнаасно ліквідавалі пажары.

Слаба яшчэ абстаць справа ў нас з антырэлігійнай прапагандай. Лічу, што новае кіраўніцтва вобласці, абласны камітэт партыі аддасць належную ўвагу антырэлігійнай прапагандае, мабілізуе партыйную арганізацыю на тое, каб разгарнуць як належыць антырэлігійную работу. Там, дзе не замацавана масава-палітычная работа, наглядца рух царкоўнікаў і сектантаў, якія ўцягваюць у сваю шкідлівую работу частку адсталых калгаснікаў і адвасобінікаў. Антырэлігійную работу трэба паставіць на належную вышыню. І ў гэтай справе наш друг, які даўна недастаткова адлае ўнагі пытанню антырэлігійнай прапагандае, павінен адыграць выключную роль.

Прамова тав. СПАСАВА

(Старшыня ЦС Асавіахіма БССР)

Таварыш Сталін у аднаў прапагандае Іванову ўказаў: «...трэба ўвесць наш народ трымаць у стане мабілізацыйнай гатоўнасці перад тварам небеспэчнага ваянанага нападу, каб ніяка «выпадковасці» і ніякія фокусы нашых знешніх ворагаў не маглі нас засцігнуць занадчаску».

Як-жа выконваецца гэта сталінскае ўказанне ў нас, у Беларусі, і прымагніцце па Менскай вобласці, якая знаходзіцца непасрэдна на рубяжы з фашысцкім светам. Трэба прама заявіць, што абаронная работа сярод насельніцтва пастаўлена выключна дрэнна.

Чаму гэта так? Таму што мы, асавіахімаўцы работнікі, у першую чаргу, самі дрэнна працуем.

Мы вянэвалі ў тым, што не змогілі скарэставаць палітычную актывнасць масаў для таго, каб шырока разгарнуць абаронную работу, для таго, каб забяспечыць выкананне гэтых указанняў. Есць рад фактаў, якія сведчаць аб тым, што партыйныя і савецкія арганізацыі асобных раёнаў недастаткова кіруюць, недастаткова дапамагаюць і не змагаюцца па-большэўска за выкананне сталінскага ўказання аб ўмацаванні Асавіахіма.

Па Менскай вобласці з 20 раёнаў за апошнія 7 месяцаў пасля выбараў райсаведаў Асавіахіма аддзіліся ў 10 раёнах без санкцыі Цэнтральнага Камітэта партыі старшын райсаведаў Асавіахіма. Такія практыка — нягодная, ад яе трэба адмовіцца.

У нас, па Менску, трэба падрыхтаваць 121 тысячы значыстаў ППХА. Падрыхтоўка гэтых значыстаў—справа не

толькі АСО, але гэта справа ўсёй грамадскасці. Заданне выканана толькі на 7 процантаў. За прывал гэтага мерапрыемства нікога не прызначылі да адказнасці — вянэвалі не знайшлі. Ні адзін раённы камітэт партыі, ні адзін райвыканком не зацікаўлены ясным гэтым пытаннем.

Вяршыня пытанне падрыхтоўкі «варашылаўскіх стралоў», ойнапероў. Мы маем выключную магчымасць арганізаваць гэту справу, а работа гэта праводзіцца яшчэ выключна дрэнна.

Пярвічныя арганізацыі Асавіахіма арганізаваны таксама фармальна. У многіх месцах няма клопатаў партыйных арганізацыяў, камуністаў, каб пярвічныя арганізацыі Асавіахіма зрабіць такімі, каб яны сапраўды забмацілі палітычным выхаваннем мас, каб яны папулярывалі абаронныя мерапрыемствы.

Думаю, канферэнцыі трэба зрабіць аднаўчы вывад і так арганізаваць работу асавіахімаўскіх арганізацыяў, каб яны сапраўды працавалі, каб райкомы зраўмелі, што гэтай справай трэба займацца сістэматычна.

Ад выбараў у Вярхоўны Совет БССР. На сёнешні дзень з палітычнай агітацыйнай справай абстаць яшчэ дрэнна. У многіх месцах палітычная агітацыя знаходзіцца яшчэ на вельмі нізкім узроўні. Ворагі народа акарыстоўваюць гэта.

Да выбараў астаўся вельмі кароткі тэрмін, і мы павінны ў гэты тэрмін усю нашу ўвагу накіраваць да таго, каб вырваць справу са спісамі, з уацэўнымі камісіямі, з дэмажыяніямі выбарчых участкаў.

Прамова тав. КІСЯЛЁВА

Таварыш Матвееў у сваім двухгадзінным дакладзе не спыніўся на пытанні аховы здароўя. Гэта паказальнік таго, што партыйныя арганізацыі Менскай вобласці ўшчыльную не занялі гэтым пытаннем.

Я думаю, што нам добра вядома, якую шкідлівую работу праводзіла было кіраўніцтва наркамата аховы здароўя па Беларускай рэспубліцы. І наша задача заключалася ў тым, каб хутэй ліквідаваць вынікі гэтага шкідлівасці.

Па якіх-жа лініях і якіх напрамках вялася гэта здрадніцкая работа па наркамату аховы здароўя? Гэта шкідлівая работа ішла па трох лініях: санітарна-эпідэмічнай, кадрах і будаўніцтва.

Пастаноўка Соўнаркома Беларусі ад 11 лістапада 1937 года аб будаўніцтве ланцаў у раёнах не выконваецца. Пярвым характэрна, што мясцовыя арганізацыі зусім ухілялі ад гэтай справы і мала дапамагаюць.

Вось у Вягомльскім раёне прэзідыум

райвыканкома выносіць добрую прыгожую пастанову — лабудавець столыята ланцаў, аслабілі пампаканні і т. д. І што вы думаеце, — гэта рашэнне не выканана. І наогул, у раёнах такі стэль работы: выносіцца добрыя рашэнні, але яны не выконваюцца. І мала таго, што яны не выконваюцца, але ніхто не сочыць за тым, каб яны выконваліся.

Я павінен падрэсліць і дрэнную работу органаў аховы здароўя, якія працуюць яшчэ па-старыні.

Таму я вадкіаю нашы партарганізацыі да таго, каб дапамагчы медрэабілітацыі на месцах у галіне апаляднення большэўізмам, у разгортванні і правядзенні сур'ёзнай палітсавей выхаваўчай работы, каб павярнуць розум нашых медрэабілітаваў і бок палітычна ўсёй работы па ахове здароўя працоўных.

Устаўноў, што калі партыйныя арганізацыі можа дапамогуць, мы з гэтымі задачамі справімся.

Прамова тав. Ф. М. БОМШТЭЙН

У сваім справаздачным дакладзе тав. Матвееў указаў на рад недахопаў у рабоце Барысаўскай раённай партыйнай арганізацыі. Аднаў, дакладчыкі вельмі мала крытыкавалі абком, які зусім недастаткова дапамагае раёнам вобласці.

Наша партарганізацыя—вялікая, моцная, але на працягу апошніх некалькіх месяцаў у райкоме адсутнічалі сакратары, амаль не было бюро. На пасяджэннях бюро райкома два чалавекі вырашалі ўсе пытанні.

У ЦК КП(б)Б таксама добра ведалі пра становішча ў Барысаве, нават заслужылі справаздачы, прымалі рашэнні, але і пасля гэтага ў рабоце нічога не змянялася. Патрэбна было рабатыкам ЦК

ЗАСЛУЖАНАЕ ПРАВА

В Менска прышло паведамленне на імя старшыні калгаса «Варашбіт» Нікалая Антонавіча Дубаўца. Па меры таго, як старшыня часта атрыманую папурку, яго адкрыты, загаралы адаровым медным агарам, твар усё больш весела, акутаўся добрадушнай усмешкай.

У паведамленні гутарка ішла аб зацікавіні калгаса «Варашбіт» экспанентам на Усесаюзнаю сельскагаспадарчую выставку. Гэтае права калгаснікі заваявалі ўпарта барацьбой за лён. У мінулым годзе калгас «Варашбіт» атрымаў сярэды ўраджай з 34 гектараў льну на 5 цнт. 12 кілограмаў валакна і на 6 цнт. 20 кілограмаў насення. Асобныя гектары з участка другой паводнай бригады дадлі па 10 цэнтнераў валакна.

У тым, што калгас дабіўся такога значнага ўраджаю льну, вялікая доля заслуг належыць Нікалаю Антонавічу Дубаўцу. Ён тады працаваў бригадзірам другой бригады. Бригада складалася са староў і тых жанчын, якіх чамусьці іншыя бригадзіры лічылі не асабліва здатнымі да энергічнай работы. Але Дубаўец, сваёй руплінасцю і неўгамоннай энергіяй, што перадавалася другім, змог вывесці бригаду на перадавое месца. У другой бригадзе і работа аўбуцы ішла парадкам, і коны былі лепш паглядзаны, і скарэ не чулася на бригадзіра. Не папскавалі сілы і часу, каб пасейць лён на добра апрацаванай і ўдольна ўгноенай глебе.

Уважлівы догляд поля і акуратна праведзеная ўборка дадлі бліскучыя вынікі. З уоіх калгасаў раёна «Варашбіт» першым здаў дзяржаве высокае якаснае іх-валакно, выканаўшы план заданы на 200 проц. 34 гектары льну дадлі калгасу 82 з паловай тысячы рублёў даходу. Льнаўпраўленне Наркамзема БССР прамівавала Нікалаю Антонавічу Дубаўца 500 рублімі і столькіх аддубца на праміраванне лепшых барашчыў за лён. У ліку праміраваных праўленнем калгаса былі сапраўдныя энтузіясты сацыялістычных падуў — пажылы калгаснік Арыём Пашковіч, Давыд Гіль, Іван Дубаўец, Аня Палубінская, Наталія Будрэвіч, Кандрат Палубіны.

Не толькі па льну быў атрыман высокі ўраджай, але і па збожжавых культурах. Вырасла вага прадацна. На кожны прадацень выпала па 3 кілограмы збожжа, 6 кілограмаў бульбы, 4 кілограмы фуража і 2 рублі грошай.

Аднойчы да Дубаўца прышла ўдава Аўдошкі Ткачэнка. У мінулым — гэта вечная батрачка, якая праг гора і слёз галавала сваіх дзяцей.

— Мне машына патрэбна, адвечі хлеб на млы, — сказала яна.

Старшыня параў:

— Дагаварыся з суседзямі, каб разам з тваім хлебом і іхні змалоч... — Навошта? Аднаго майго збожжа машына не забярэ... Змялю воеь за адні раз і больш не буду прыставаць... У гэтым годзе калгаснікі яшчэ больш дружна правялі веснавую сяўбу.

— Летась мы дабіліся даволі высокага ўраджаю, — гаварыў Дубаўец на калгасным сходзе. — Облетаж мы можам і павінны яго падаць. Вопыт ёсьць, сіл хапае... Калі браты сацыялістычны абавязальнасць і Давыд Гіль упэўнена заявіў, што яго зьяно даць з 5 гектараў льну не менш, чым на 10 цэнтнераў валакна, Наталія Будрэвіч кінула з месца:

— Паспаборнічаем, дзяўзьяка Давыд. У майм зьяне 6 з паловай гектараў, а менш, чым вапа зьяно, не дадзім...

У апошні дзень веснавых работ старшыня калгаса абыходзіў палі з асабліва радасным настроем. Перад гэтым ён ужо заглянуў на ўсе закуткі калгаснай гаспадаркі: на прасторы ток, на калгасны спецыяліст-самавучка Кандрат Палубіны завіхаўся ля рухвіка, на малочную ферму, на будаўніцтва новай абары, — усё патрэбна было акінуць руплівым гаспадарскім вокам. пагутарыць з калгаснікімі, параіцца накіонт далейшых работ. Радасны настрой быў ад таго, што работа ідзе як след, што не даядзешца ні перад кім чыноўцаў за сяўбу.

Поле расцілалася перад вачыма ўгэоржамі і лагчынамі, што зелянелі азімняй і першай рунію раняга айс.

Тэр. ХАДНЕВІЧ.
Талачынскі раён.



М. Г. Салскі (калас «Хі асці Кіно»), Талачынскага раёна. Надаўна тав. Салскі займаецца дзі пасады на Усесаюзнаю сельскагаспадарчую выставку. НА ЗДЫМКУ: званіла М. Г. Салскі з аспітанамі льну.

НАПЯРЭДАДНІ ПЕРШАГА ТЫРАЖА „ПАЗЫКІ УМАЦАВАННЯ АБОРОНЫ СССР“ ПРЫЕЗД ГАСЦЕЙ З БРАЦКІХ РЭСПУБЛІК

У памяшканні арганізацыі па правядзенню першага тыража «Пазыкі умацавання абароны СССР» вялікае ажыўленне. Сюды пачалі з'яўляцца ўдзельнікі тыража, госці з брацкіх саюзных рэспублік.

Учора прыехалі старшыня камсоды першага маскоўскага завода «Шарыкападшчынікі» імя Кагановіча тав. М. С. Кузьмірава, загадчык перадавой аўтамацыйна-акумуляцыйнага абласці, Казахскай ССР тав. Тогтм Батталу, лепшы стаханавец, загадчык коней і аўтамацыйных форм, фізкультыст калгаса «Кзыл-Аскер» Варашыльскага раёна, Кіргіскай ССР, тав. Бегалы Молдыбаў і стаханавец-фразеологічкі ташкентскага завода імя Кагановіча, Узбекскай ССР, тав. Султан Умару.

Прыязныя таварышы выказваюць сваю шчырую радасць наведванню сталіцы нашай ордэнаоноснай Беларускай рэспублікі.

Астаўшыся час да пачатку тыража госці скарыстаюць для азнамялення з тэатрам, музеемі, асобнымі прадпрыемствамі горада, а таксама наведваюць гістарычны домі, дае адбыўся першы аезд РСДРП.

4-5 чэрвеня чыкаеца прыезд гасцей — удзельнікаў тыража з ішніх брацкіх рэспублік.

3 чэрвеня ў Менск прыбыў спецыяльны вагон Наркамфина СССР з тыражам мямасцю для гоража тыража «Пазыкі умацавання абароны СССР». Прыязныя тыражны калёсы, білеты і спецыяльныя патроны да іх, электрычны ўказальнікі, якія будучы паказаць нумар выйграўшага абцягаці.

АДКРЫВАЮЦА НОВЫЯ КІНОТЭАТРЫ

У чэрвені БССР узабагаціцца новымі кінотэатрамі. Гэтым днём у Менску ў парку культуры і адпачынку ўступіць у эксплуатацыю ўноўнабудаваны добраабстаўлены летні гукавы кінотэатр на 700 месц. Кошт тэатра — каля 300 тысяч рублёў.

Да дня выбару ў Вархуюны Совет БССР новы гукавы кінотэатр на 600 месц атрымае Полак. Для тэатра пабудаваны спецыяльны будынак, абсталяваны навішай кіноапаратурай, а таксама вентыляцыяй, аталіацемам. У тэатры ёсьць гардэробная, канцэртная зала, прасторыяе фая.

Кінотэатр „Чырвоная Зорка“

Ад 4 чэрвеня — НОВЫ ГУКАВЫ МАСТАКІ ФІЛЬМ «АРМЭНКІНО»



БОЛЬШОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЗВУКОВОЙ ФИЛЬМ

ЗАНГЕСЗУР

Пастаўка народн. артыста АССР Ано БЕК-НАЗАРОВА. У галоўных ролях: асп. арт. рэспублікі: НЕР-СЕСІЯ, АВЕЦІЯ, КОСТРЫЧКІН, ЧУВЕЛІ, Ішч., нар. арт. рэспублікі: АВЕЦІЯ, АСМІК Ішч. НА ЛЕТНЯЯ АСТРАДЖЕ перад сезонамі —

ЛЕНІНГРАДСКІ КАНЦЭРТНЫ ДЖАЗ

пад мастацкім кіраўніцтвам Н. ІГНАТЬЕВА ЗУСІМ НОВАЯ ПРАГМА. Пачатак сезонаў: у 6, 7.30, 9.15 і 11 гадз. Каса — а 1 гадзіны дна.

ДЗЯРЖАНЫЯ ЭКЗАМЕНЫ Ў ВУ

Пачалася веснавая экзаменацыйная сесія ў вышэйшых навуковых установах.

У гэтым годзе для розных галін народнай гаспадаркі БССР будзе выпушчана 3.724 спецыяліста з вышэйшай асветай, — у паўтара раза больш, чым у мінулым годзе. Больш за ўсё выпускаюцца настаўнікаў — 1.831 чалавек, з іх у чэрвені — ліпені — 1.543 чал. Пошты на высокаадукацыйнага педагогічных кадры так быстра расце, што дзяржава завадольна патрэб школ у устаноўках будзе больш 1.000 чалавек падрыхтавана на кароткатэрміновых курсах і каля 2.500 чалавек — у педагагічных вучылішчах. Урачоў у гэтым годзе выпускаюцца 464, з іх 366 у асясённую сесію, інжынераў — 396, спецыялістаў сацыялістычнай сельскай гаспадаркі — 539 чалавек і ішніх спецыялістаў з вышэйшай асветай — 494 чал. Усе школы сярэдняй спецыяльнай асветы дадучы у гэтым годзе 8.429 спецыялістаў.

Экзамены праходзяць у гэтым годзе больш арганізавана, чым у мінулыя гады. Ва ўсіх ВУ створаны і прыступілі ўжо да работ дзяржаўныя экзаменацыйныя камісіі, распрацаваны расклады экзаменаў, студэнты забяспечаны праграмамі і падручнікамі для падрыхтоўкі да экзаменаў. Першыя дні экзаменаў паказваюць значна ўдасконала.

падрыхтаванасць большасці студэнтаў выпуску гэтага года. На фізіка-матэматычным факультэце БДУ ў групе фізікаў 50 проц. выпускнікоў атрымалі на званнях падмагчыц выдатныя ацэнкі. У менскім педагагічным інстытуце імя Горкага з 155 чалавек, трымаўшых экзамены, 69 чалавек атрымалі выдатны.

Наглядаюцца і некаторыя ненармальныя з'явішчы ў ходзе дзяржаўных экзаменаў. На біялагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта была дапушчана блытаніна ў выстаўленні ацэнак студэнтам. Сама камісія не ведала — прытрымлівацца трохці чатырхбальнай сістэмы ацэнак.

У менскім педінстытуце ёсьць факты, калі дзяржаўныя экзамены пераносяцца з дня на дзень, парушаюцца графік экзаменаў.

Нельга прызнаць нармальным і той факт, што старшыня экзаменацыйнай камісіі па фізіка-матэматычным факультэце БДУ тав. Горыў вельмі часта адсутнічае на пасяджэннях камісіі, і прыём дзяржаўных экзаменаў перадаюцца членам камісіі. Дырэктары ВУ і кіраўнікі наркаматаў, у веданні якіх ёсьць вышэйшыя навуковыя ўстановы, павінны больш аддаць увагі арганізацыі гэтай важнейшай дзяржаўнай справы.

Ф. КАНСТАНЦІНАУ.

БЯЗДУШНЫЯ АДНОСІНЫ ДА ПІСЬМАЎ ЧЫРВОНААРМЕЙЦАЎ

У канцы 1937 года камандаваннем ваенскай часткі былі пасланы ў раённыя арганізацыі Беларусі пісьмы некастрых чырвонаармейцаў па розных пытаннях. Большасць з іх была накіравана ў раённыя выканаўчыя камітэты, дзе яны і па сёнешні дзень асталіся без рэагавання.

Камандзір аддзялення т. Шаен паслаў на імя старшыні Брагінскага райвыканкома пісаў, у зной прасіў, каб яго сям'і дапамалгі закончыць пабудову хаты. У сям'і яго няма працадольных, — бядка інвалід, а браты маладзці. Праўленне ж калгаса «Шлях да сацыялізма» не лічыць патрэбным дапамагчы ім.

Не глядзячы на неаднаразовыя памінікі з боку ваенскай часткі, Брагінскі райвыканком на працягу шасці месяцаў не азнашоў нават часу разгледзець гэтую заяву.

Чырвонаармеец Тарасенко ў сваёй заяве на імя старшыні Чырвонапольскага райвыканкома пісаў, што ў яго сям'і асталіся непрацадольныя: матка — 58 год, і бабуля — 90. Аднак, не глядзячы на гэта, ім налічылі месяці малакопастаўкі нароўні з усімі. Дапамогі ім ніхто нікаж не аказавае. Заява гэтая ў Чырвонапольскім райвыканоме асталася без вынікаў.

Не атрымаў адпаведнага адказу на свае 3 заявы і чырвонаармеец тав. Дэй чукаў, які ён пісаў ў Гомельскі горсовет 16-ХІІ 1937 г., 14-ІІ і 4-ІV 1938 г. аб аказанні матэрыяльнай дапамогі яго сям'і. Толькі праз некалькі месяцаў загадчык кадры горсовета т. Альшуглер прыслаў запрос, у якім пісаў, каб пераслалі дакладны адрас Дэйчукава з імям і прозьвішчам яго пражывання ў Гомелі. Яг відаць, бяздушныя бюракраты з горсовета згубілі заявы тав. Дэйчукава, у якіх быў указан яго дакладны адрас.

Маюць такі-ж лёс паслгі пісьмы чырвонаармейцаў: Васількова — паслана ў Чацёрскі райвыканком, Севасцянава — у Уваравіцкі райвыканком, Лазебнага Г. — старшыні Дуброўскага сельсовета, Церахоўскага раёна, Кручкова — у Церахоўскі сельсовет, Церахоўскага раёна, Рымашуўскага Д. — старшыні Слабада-Кучынскага сельсовета, Копыльскага раёна. Ні на адно з іх не атрымана адказу.

Нельга ў далейшым цярыць такія бяздушныя адносіны да скарэ чырвонаармейцаў.

НЕСЦЕРАУ, намісар Н-скай часткі, старшы палітрук.

ГАСТРОЛІ БЕЛАРУСКАГА ДРАМАТЫЧНАГА ТЭАТРА НА УКРАЇНЕ

Учора калектыў Дзяржаўнага драматычнага тэатра БССР выехаў на гастролі ў брацкую Украінскую рэспубліку. З 6 па 30 чэрвеня тэатр будзе працаваць у Одесе і потым — па ліпеня ў Дніпрапетраўску.

Беларускі тэатр пажвае украінскаму глядачу свае лепшыя спектаклі: «Салавей» — Вядулі, «Партызаны» — Краўцы, «Жыццё кліча» — Біль-Беладароўскага, «Вочная стаўка» — Шэйніна і бр. Тур., «Апошнія» — М. Горка-

ва, «Ваўкі і авечкі» — Остроўскага і «Скупы» — Мальера.

У Одесе тэатр прыме ўдзел у выбарчай кампаніі, будзе абсадоўваць выбарчыкаў на участках, для гэта падрыхтавана спецыяльная праграма.

У часе гастроліў тэатр будзе рыхтаваць новы спектакль «Кацярына Жарнасева» — М. Клімковіча, які пакажа ў Менску пасля авароту з гастролей.

ЗАТРЫМАНЧЕ СОВЕЦКІХ СУДНАЎ ФАШЫСЦКІМІ ПІРАТАМІ

ОДЭСА, 3 чэрвеня. (БЕЛТА). Тут атрыманы паведамленні аб новых бяспечнасць іспанскіх мяцежнікаў. 1 чэрвеня фашысцкімі піратамі быў затрыман савецкі парохад «Катаяма», праходзіўшы Гібралтар. Пад канвоем судно было дастаўлена ў порт Сеуты (Іспанскае Марока). Тут парохад падвергся вобшыку. Пасля чатырохгадзінай стаянкі судно было адпушчана.

Парохад «Катаяма» накіроўваўся з Грузам вугалю ў парты Вестгартле-

куль і Туніс (Паўночная Афрыка). Па апошніх вестках, судно следуе на сваёму прызначэнню.

Вечарам 31 мая ў Гібралтарскім прадліе кананерскай лодкай фашысцкіх піратаў быў спянен парохад «Катановіч», які следаваў з Марыуаля ў Бордо і Руан (Францыя) з грузам вугалю. Пасля перагавораў судно было адпушчана. Зараз парохад следуе па прызначэнню.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (арагонскі) ФРОНТ

Па паведамленню іспанскага міністарства абароны за 2 чэрвеня, у сектары Мора дэ Рубіос (на паўднёвым ўсход ад Турыя) мяцежнікі чатыры разы прабавалі атакаваць пазіцыі рэспубліканцаў на паўночны захад ад узвышша Маррон. Рэспубліканскія войскі адбілі ўсе атакі мяцежнікаў, нанешы ім вялікія страты. У тым жа сектары рэспубліканскія войскі занялі вышыні 1196, 1062, 1053. Рэспубліканскія войскі таксама ад-

білі ўсе атакі мяцежнікаў, накіраваныя на пазіцыі каля Пуэбла дэ Вальвердэ.

У сектары Москеруэла зенітныя батарэі рэспубліканцаў аблі адзін самалёт тыпа «Фіат». Плот-італьянец згарэў. У раёне Альбакер рэспубліканскія войскі адбілі адзін самалёт «Гібіналь-51». Экіпаж самалёта, які складалася з немяцаў, узят у палон. Рэспубліканскія авіяцыя падвергла мотнай бармадароўцы рад пазіцыі мяцежнікаў.

АНГЛІЙСКАЯ ГРАМАДСКАСЦЬ ПАТРАБУЕ АВАРОНЫ ГАНДЛЁВАГА ФЛОТА АД ФАШЫСЦКІХ ПІРАТАЎ

ЛОНДАН, 2 чэрвеня. (БЕЛТА). Палітычны аглядальнік газеты «Ньюс крэйг» паведамляе, што дэлегацыя прадстаўнікоў англійскіх парохадных і страхавых кампаній, арганізацыі маракроў і членаў парламента звярнулася да галавы ўрада Чэмберлена з патрабаваннем аб забяспечэнні бяспечнасць зоны ў іспанскіх партах або прадставіць гандлёвым суднам абарону з боку англійскага ваеннага флота. Дэлегацыя патрабавала ад англійскага ўрада ааявіць рашучы пратэст Берліну

і Рыму, патрабававць кампенсацыі за панесеную шкоду і ў выпадку, калі неабходна, паслаць ваенных і авіяцыйных аташ у Валенсію і Барселону. Дэлегацыя заявіла, што калі англійскі ўрад будзе цярпець такіх бяспечнасць іспанскіх мяцежнікаў, то ў блэйшы час ім адзін англійскі карабель не зможа зафетці ў іспанскі порт. Гэта азначае, што ўсё гандлава з Іспаніяй, які складае 12 мільянаў фунтаў стэрлінгаў у год, будзе для Англіі страчаным.

ЗБОР СРОДАЎ У ФОНД АБОРОНЫ ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 3 чэрвеня. (БЕЛТА). Збор сродкаў у фонд абароны рэспублікі праходзіць па ўсёй Чэхаславакіі з вялікімі поспехам. Рабочыя арганізацыі Сярэдняй і Паўднёвай Чэхіі ўжо ўнеслі ў фонд абароны паўтара мільёна чэхаславацкіх крон, Цэнтральнае ўпраўленне кааператыву — мільён крон, розныя кааператывныя аб'яднанні —

225 тысяч крон. Саюз служачых дзяржаўных і прыватных прадпрыемстваў і ўстаноў сабраў на працягу апошняга тыдня паўтара мільёна крон, адно з працэвіх выдавецтваў ўнесла ў фонд абароны 100 тысяч крон, новы муніцыпалітэт горада Прагі вынес рашэнне аб асінаванні на патрэбы абароны 10 мільянаў крон і т. д.

ТРАФЕІ КІТАЙСКОЙ АРМІІ

ХАНЬКОУ, 3 чэрвеня. (БЕЛТА). 2 чэрвеня ва Учане, у памяшканні мастацкай гандлёвай палаты, адкрылася выстаўка трафеяў, захопленых кітайскімі войскамі ў японцаў на розных франтах. Тут ёсьць усё, пачынаючы ад танкаў і канчайчы паматлікі японскімі талісманамі, якія японскім салдатам рэкамендуецца насіць для «вырававання ад куляў». Зварачаюць на сябе ўвагу выстаўленыя японскія газавыя балоны, захопленыя ў баях пад Тайцзюанам. Сярод дакументаў, іш-сем, дзённікі японскіх салдат і афіцэраў многа доказаў антываенных пастроў японскай арміі. Ёсьць таксама дакументы, якія сведчаць аб беспалачечнасці японскіх ваеншчыні і яе жорстасці ў адносінах да кітайскіх палонных і да мірнага насельніцтва.

вайн па 30 красавіка ваеннага снаражэння. Кітайскія войскі захапілі звыш 21.400 вінтовак, 1.237 кулямётаў, 101 трапезніую мартыру, 40 гармат і 85 танкаў. Апрача гэтага вядзена з дзевяці 149 гармат, 246 танкаў, 2.229 гузавікоў, 46 зенітных гармат і 381 трапезніая мартыра.

На выстаўцы прыводзяцца афіцыйныя даныя аб колькасці захопленана кітайскімі войскамі з пачатку

— Стод старшыня і членаў саветаў партыйных арганізацый Асаляіхтва Гатліскага раёна па пытанню ўдзелу ў выбарах Вархонага Совету БССР адбудзецца 4 чэрвеня ў 7 гадзін вечара ў памяшканні партыйных курсаў ЦК КП(б)С (ува. Карапа Маркаса, 31). — Камфэральны Варашыльскага раёна МОП'а адбудзецца 5 чэрвеня ў 7 гадзін вечара, у памяшканні клуба Прыпесцы. Манлаты вышодна ішодзена ў памяшканні ЦК МОП'а (Маскоўскага, 21) з 10 гадзін раніцы да 8 вечара.

Намесні адзнавага рэдактара І. М. ОФЕНГЕЙМ.